

ЛІТАРАТУРНЫ ДАДАТАК

да газэты „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“

№ 17

21 кастрычніка 1928 г.

№ 17

З ІМЕСТ

Мурачка—Ал. Дудар. На Каганцовой магіле—М. Касцяровіч. Кар'ера фатографа і казырыны туз—Андрэй Александровіч. Недрукаваныя Каганцовых вершы. Свята ў Замойску—Юрка Лявоны. * * * (верш) Сяргей Фамін. На розныя тэмы—Ар. Бібліографія і крытыка. Літаратурная хроніка.

Ал. Дудар.

МУРАЧКА.

(Навэля).

* * *

Мурачка ня ведае, што рабіць. Шерад Мурачкай мабыць першы і апошні раз у жыцьці стала самая рашучая праблема, якая заўсёды ў свой час паўстае ў жыцьці кожнай дзяўчыны. Ніводная матка ніколі не наўажыцца расказаць улюбёной дачушцы суроўую праўду пра жыцьцё. Ніводная матка ня скажа дзяўчыне, як калісьці перастала быць дзяўчынаю сама. Моладзь заўсёды вучыцца жыць сама і таму ціпер перад Мурачкай так востра паўсталі такія новыя і нечаканыя пытанні: каторы лепішы?

Я не скажу, на якой вуліцы сустрэу я Мурачку. Калі гэта было? Мабыць, тады, калі крамкі на Нізкім рынку перажывалі свой мядовы месец, калі абрыдлыя тараны сустрэлі сабе моцнага канкурэнта ў образе амэрыканскіх пасылак і на Савецкай вуліцы адна за аднай началі адчыняцца прынаднія крамы з пахім мылом, ружовымі падвязкамі і самымі моднымі колеру «beige» панчохамі. Мурачка рана-раненка паднімалася тады і сіпяшалася, каб да дзесяткай гадзіны пасыпець у белы будынак на Чырвонаармейскім завулку. Яна сіпяшалася сесці за сваю машынку раней, чым прыдзе Іван Іванавіч Дзямідаў, ад'ютант штабу 11-й брыгады. У Івана Іванавіча свае асаблівасці. Іван Іванавіч быў некалі ротным пісарам, мабыць таму Іван Іванавіч такі акуратны і на працу позыніца роўна на столкі, каб сам начштаба прышоў на

поўгадзіны пазней за яго: службовы этыкет—штука тонкая, але Іван Іванавіч даўно пасыпець яго ўсвоіць. Іван Іванавіч прыходзіць у канцэлярыю штаба і зоркім вокам аглядае ўсіх супрацоўнікаў. Іван Іванавіч добра знае сваю работу, а яшчэ лепей задачы Чырвонай арміі. На ўсіх сходах, дзе вясном Лексікаў, быўшы каваль, а сёньня яго непасрэдны начальнік, робіць даклад аб ганебных учынках Антанты, на ўсіх сходах Іван Іванавіч сядзіць у трэцім радзе непасрэдна за начальнікам штаба. І ў самым патэтычным месцы прамовы вясенкома, пукатыя вочы Івана Іванавіча наўважаюцца гневам і помстаю, а гарбаты нос паваращаюцца направа і налева, як-бы шукаючы супрацоўнікаў, маючых слова супроць. Але спакойна сядзіць з правага боку старэйшы дзялавод Волкаў і з левага боку флегматычна шморгае носам старэйшы перапісчык Шалляпін. Гэтага нават самае прозвішча прымушае тримацца праста і сціпла і нос тримаць па ветру, таму на твары яго застаецца вечны выраз въянтэжанасці і гатоўнасці да нечаканага. А Мурачка сядзіць у самым апошнім радзе. Яна спакойна сядзіць і нават Іван Іванавіч яе асабліва ня пужае. Яна ўжо некалькі разоў заўважыла, што Іван Іванавіч з вілікаю ўвагаю сачыў за тым, як яе пальчыкі бегаюць па замусоленых клавішах штабнай машынкі. Гэта яе, Мурачкі, сакрэт, але яна гэта даўно ўжо заўважыла. Але Му-

рачка добра разумее, што ў начальства зусім выключнае становішча; калі што якое, дык яно заўсёды знайдзе і час і слова. І таму кожную равіцу толькі сіпяшаецца Мурачка, каб пасыпець у канцэлярыю хоць на паўгадзіны раней за Івана Іванавіча. І калі прыходзіць Іван Іванавіч і арліным вокам аглядае сваю канцэлярыю—Мурачка заўсёды на сваім месцы і заўсёды праца ў яе аж кіпіць. Нават папуры Волкаў і той ня міне Мурачкі, каб ня дадыць ёй якую: небудзь тэрміновую работу. Дыктуе заўсёды ён сам.

Іван Іванавіч высокі і зграбны. У Івана Іванавіча чорныя пукатыя вочы, у якіх заўсёды гараць такія прыпады абицаючыя іскаркі. І валасы ў яго так прыгожа завіваюцца на скронях—цёмныя такія валасы. Іван Іванавіч з кожным днём усё часцей спыняеца калі Мурачкінай машынкі; больш таго—ні раз ужо застаўляў ён Мурачку на вячэрнія ваніткі і сам дыктувае ёй тэрміновыя паперы. Больш таго; ніхто гэтага ня ведаў, але знейкага часу па суботах, калі надыходзіў час ісьці да капцёра і атрымліваць селядцы, алік, крупу ды іншыя стравы—Іван Іванавіч пасыпавай у той-жа час і далікатна падносіў Мурачкін пяёк аж да самай Мурачкіні хаты ў самым канцы Кандуктарской вуліцы. А гэта ўжо нешта азначала. І Мурачкіна сэрца бадай упяршыню пачало біцца нейкім новым, неспрабаваным, але вядомым па романах пачуцьцем.

* * *

Той, хоціў у тых годы ў наш чыгуначны клуб, добра павінен помніць Мурачку. У Мурачкі былі такія чорныя задэрстыя вочкі, прыгожая фігурка і дробненкія завіточкі чорных валасоў. Калі канчаўся спектакль ды пачыналіся скокі, у Мурачкі ратунку пя было ад кавалераў. Сымлецца Мурачка так, што можа толькі ў глухога сэру не зашчымела-б ад гэтага съмеху, што такі быў падобны да звону дробных званочкі.

Ня было ў нашым канцы дзяўчыны прыгажай за Мурачку. І калі вярнуўся ў родны горад Пятрусь Крымчонак, сын Мурачинага суседа машыніста—не пазнаў ён яе адразу. Пятрусь яшча быў у вайсковым адзеніні. У родны горад папаў ён ціпер, таму што ў горадзе былі камандныя курсы і Пятруся проста з апошняга рэйду па басмацкіх кішлаках паслалі вучыцца.

— Ты, Пятрусь, ня маеш права так пакінуць армію. Калі станеш на трэбен ізвоў, дык павінен умесьць камандаваць другімі. Гэта, брат, мала tolku з того, што сам умееш нарывацца на кулі... Панюхаў ты пораху даволі—панюхай і кніжкі. І глядзі—калі сустрэчу цябе потым не камандзірам, дык мала табе ня будзе...

Так казаў ваенком, і Пятрусь разумеў яго і ведаў, што трэба вучыцца. У школе саромліва хаваў ад сяброў свой орден Чырвонага сцягу—чым ён быў вінен, што толькі адзін ён і меў гэтую ганаровую адзнаку.

І калі апінуўся Пятрусь у родным горадзе, пацягнула яго туды, на акропаў, дзе гудзяць паравозы, дзе бліскучыя рэйкі зьбігаюцца ў дзіве каляіны і ўцякаюць паміж высокіх насыпаў далёка-далека за горад. Толькі што скончыліся фронты, яшчэ не змаўкала ў вушах агідана гудзеньне куль, аглушаючы гул гармат, ды хлябусценьне шабель у целях ворагаў: Пятрусь—кавалерыст і мабыць таму асабліва пацягнула яго ў гэтых ціхіх завулак, дзе людзі ня чулі нават і паху конскага. Там і крывенккая хатка, і сабачка, і бацька вечна замурзаны і пратестуючы, і маці спачуваючая і ласкавая.

Першы раз Пятрусь нават і не спазнаў быў роднай вуліцы. Такою ўбогаю і шэраю здалася яму яна. Такое адчуванье ведае кожны, хто, павандраваўшы па многіх гарадох, пабачыўши многа, хай сабе і горшых вуліц, вернецца, нарэшце, у свой горад, на ту вуліцу, дзе пражыў пачатак жыцця... Маці спачатку не пазнала, потым

кінулася абнімаць, цалаваць і нават плацаваць пачала. Бацьку старога, відаць, тэксама ахвота разъбірала заплакаць, але гонар мужчынскі перамог, і сына сустрэў ён нават крыху сурова.

— Ну, апавядай, дзе быў, што бацькы...

Пятрусь пачаў апавядадзь... Доўгая гісторыя...

— Так, гэта добра, што за Саветы... Яно, каб не зманіць, дык і мы трошкі дапамагалі...

Пятрусь ужо чуў, як бацька пры адхозе палякаў падбухторы ѿ сяброў да забастоўкі і выратаваў усю маесмасць дэпо.

— Маладзец, сыноў. Маці вось енчыць усё: прапаў, ды прапаў. А я кажу—калі прапаў, дык за дзела.

Бацька старана закручвае «сабачую ножку».

— Што вучыцца ціпер, дык гэта добра. Але трэба, брат, канчаць хутчэй. Я ўжо старэць пачынаю—час і табе мяне падмініць на часінку...

Мурачка сустрэла Пятруся, як належыць дарослай дзяўчыне. Мала чаго ня было там калісці. То-ж яны дзесяці былі яшчэ—і гэта трэба прыняць пад увагу. Людзі растуць і жыцьцё менецаца. Аднак-жа далікатнасці трэба тримацца.

— Будзьце знаёмы: Іван Іванавіч Дзямідаў, а гэта мой слібра з дзяцінства—Пятрусь... Пётр Максімавіч... і Мурачка вінавата ўсміхнулася. Яна забылася Пятрусёва прозвішча—на іх вуліцы віхто суседавага прозвішча ня помніў. Іван Іванавіч далікатна ўсміхнуўся і зусім не звярнуў увагі на Пятруся. Гэта-ж не кандэрент. Якісці там абдэрты курсант ды супроць яго, Івана Іванавіча; і ён задаволена аглядзеў свае высокія франтаватыя боты. Справа была ў чыгуначным клюббе і зараз-жа аркестр заграў польскую піску і зараз-жа Іван Іванавіч лоўка закруціў Мурачку па напоўненай пылам залі. І ві ён, і ні Мурачка зусім не звярнулі ўвагі на тое, што пара цвёрдых шэрых вачей з-пад цёмна-зялёнага шлему так прагна ўгледзіцца ў кожны рух прыгожай машыністкі з штабу 11-й брыгады.

* * *

Кожную вольную гадзіну выкарстоўваў Пятрусь, каб пайсьці на сваю ціхую вуліцу. І кожны раз ен спатыкаў Мурачку. І кожны раз Мурачка вінавата паглядала на яго: яна сіпяшлася на вічарную работу і ніяк, ні на адну хвіліну ня можа застацца пагуляць з Пятрусём—свайм старым доб-

рым сябрам. І ў канцы другога месяца, калі Пятрусь, у якога, ня гледзячы на столькі перажытых боек, так палахліва ёкала сэрца, расказаў Мурачцы пра нешта патаеснае, што так трывожыла яго сэрца, Мурачка адказала:

— Ты ня крываўся, Пятрусь, але гэтага ня можа быць. Я ўжо абіцалася аднаму чалавеку—ты яго знаеш: гэта Іван Іванавіч—наш ад'ютант штаба...

І, пачынаючы з другога дня, Пятрусь яшчэ крапчай узяўся за навуку. І таўчаста пайставаў перад яго вачыма вобраз любай дзяўчынкі—не тае, што толькі што адкінула яго пачуцьці, а тае даўнейшае, маленькай чорнавокай і жывай, што так любіла дражніць яго і так смачна чмыкала накрадзены ім з суседняга саду яблыкі. Успамінаў, як падаюць яблыкі, як хрусьцяць яны на маленьких белых вубах.

* * *

Іван Іванавіч быў стройны і высокі. У Івана Іванавіча кучаравіліся валасы на скронях і тонкая гарбулінка на яго носе надавала яму такі шляхэтны выгляд. Мурачка не могла нарадавацца на свайго мужа і не толькі страшэнна дзівіла, чаму ён так ахаладзеў да яе ў апошні час. Яна гублялася ў дагадках. Яна ўжо больш не працавала ў штабе, але перад яе вачымі мітусіўся твар другой Мурачкі, якой Іван Іванавіч можа таксама дыктуе па вечарам тэрміновыя паперы і ў якой можа такія самыя кудзверкі вакол твару і такія самыя бліскучыя задэрстыя вочкі. Шмат чаго перадумала Мурачка.

І толькі тады зрабілася ясным усё, калі аднойчы ўвечары, вірнуўшыся дахаты ад маткі, застала пусты пакой і на вакне кавалак паперы, на якім было напісаны:

«Выбачай, дарагая, мяне, але я, згодна ваеннай дысцыпліны і загаду нумар 1001-с, мушу выехаць у другі горад. Адрасу не пакідаю—гэта венны сакрэт. Калі памылкова захапіў твае рэчы—даруй. Потым можа разбярэмыся».

Мурачка зразумела. Яна доўга сядзела на вакне і ўгледзілася ў пустое маўкліве неба. А потым іраплакала ўсю ноч. І толькі раніцою схамінулася і, адшукаўши кавалак паперы, дрыжачаю рукою напісала ліст. Адрес быў такі:

№-ыя кав. курсы. Пятрусю Максімавічу Крымчонку.



На Каганцовай магіле.

Карусь Каганец—гэта літаратурны псеўдонім найлепшага данашніцкага пісьменніка.

Яго сапраўднае прозвішча—Кастравіцкі, Казімір Карлавіч.

Радзіўся ён у палітычна-ссыльных бацькоў у Табольску.

Маючы шасць год, ужо быў на балькаўшчыне сірато.

Маючы сем год, пачаў працу па найму.

Да адвінніці год быў пастухом.

З адвінніці год выконваў сталую працу—карчаваў лес, баранаваў, рабіў усё, што трэба ў гаспадарцы.

Колькі зім вучыўся ў Менску і Маскве. А пасля грошай не хаділа.

І ён гаспадарыў у Прымагіллі на Койданаўшчыне.

А далей сямнаццаць год служыў лясьвіком, дзесятнікам па пабудове чыгункі, зарадчыкам гарбациі і д. т. п.

Памёр па пяцьдзесят першым годзе жыцця.

З паказанага веку і пералічаных заняткаў трэба вылучыць павтара гады на турму.

К. Каганец сядзеў у менскай турме паўгода ў 1905-6 г. і год у 1910-11 г.

За рэвалюцыйную чыннасць.

Арыштавалі яго на вёсцы ў часе агітавання сярод сялян.

Зьбіраў слоўнік беларускай народнай мовы, запісваў фольклор; па аснове арабска-га, беларускага, татарскага, ўйрэйскага, славянскага, лацінскага і рускага алфабетаў выразаваў першы беларускі праект беларускай азбуки. Расправоўваў пытавальні беларускага правапису і ўкладаў першую беларускую граматику беларускай мовы. У самыя цяжкі часы панаваньня царату наўгарод выявіў слёбе здолным пачынальнікам беларускай науки.

Правучыўшыся з 1 верасня 1885 году да 1 верасня 1888 году ў маскоўскай мастацкай школе, па ўсім працягу свайго жыцця працаў у галіне вылучэнчых мастацтваў. Надзвычайна ўдала рысаваў, малюваў і вырезаў з дрэва і слон'ёвой косьці. Яго рэчы лічадзца найлепшымі ў новачасным беларускім мастацтве.

Пражыўшы амаль уесь свой век сярод сялянства, К. Каганец ведаў, што ёсі яго моз у сувязі з широкім масамі. Таму ён клапаціўся разумেць іх і аб тым, каб яго разумелі. З гэтага вынікала яго вялікая публіцыстычная, папулярызацыйная і педагогічная чыннасць. Ни так даўно, пасля яго смерці, адзначалася, што шмат якіх каганцовых публіцыстычных рэчы маюць і цяпер значчынне «быццам новая реч».

Каганец выдаў першую навукова-папулярную кніжку на беларускай мове «Гутаркі аб вебе і зямлі», якая мела вялікае значчынне ў аўтарылігічнай справе. Ён-жа ўкладаў і першы беларускі лемантар.

Зусім зразумела, што Каганцова магіла, як і ўсе магілы выдатных грамадзкіх і культурных дзеячоў, прылягвае да сябе ўвагу шырокіх працоўных мас. На яе роўні эккурсіі вучні сямігодак і члены прафэсіональнага саюзаў. Мясцовасць, дзе яна знаходзіцца,—гэта Койданаўшчына—надзвычайна прыгожая.

Сама магіла знаходзіцца на Навасёлкаўскіх могілках, за шасць кілометраў ад Койданава. Яна ўяўляе сабой прости буторчык зямлі, на якім шырока разроссяні шыпішынавы куст. Ні помніка, ні крыжка, ні кала в якім-небудзь надпісам яма. І заўсёды, як прыходзяць сюды эккурсіі, яны вмушаны заклікаць мясцовых съведак пахаваньня, каб эккурсанты мелі якую-небудзь магчымасць паверыць, што тут

СЯБРОЎСКІ ШАРЖ.

Андрэй Александровіч.



Андрэй Александровіч.

Кар'ера фатографа і казырны туз.

(З паэмы «Цені на сонцы»).

* * *

Былі-жылі на сівеце два браты,
жылі на ў роскаши, на ў всях пэннаты.
Як дзень і ноц, зьнікаў за годам год,
Адзін разумны стаў, другі—наадварот.
Адзін да працы звык і ў тыя злыя дні
ён з першых раздуваў рэвалюцыйны зыніч.
І, не шкадуючы юнацкай галавы
дабраахвотна стаў армейцам радавым...
Цяпер на фабрыцы, наля варстата зноў.
Другі валондаўся, што вечар, па кіно,
і стаў пажарным (каб ў армію на йсьці,
адно вягоднае знайшлося што ў жыцці..)
А там і фатографій займадца ён пачаў,
каля сціхалі буры, віхор калі сціхай.
Але жыццё зьманяеца, і ўжо на так
даўно—
фатограф шле нататкі ў газэту пра кіно.

Ляжыць выдатны сялянскі дзеяч. У дзесятую гадавіну яго съмеркі, 20 мая 1918 г., толькі «Савецкая Беларусь» успомніла яго значчынім артыкуламі. Шіводзін часопіс не з'місьціў нават яго вядрукаваных яшчэ відзе твораў, а вя то што матар'ялаў пра яго. Трэба нашым літаратурным аб'яднанням выявіць сваю ініцыятыву перад адпаведнымі органамі ў справе пабудовы поміка на магіле і ў справе апублікавання нядрукаваных Каганцовых твораў, а таксама яго дакладнага жыцця—агліду творчасці.

Недалёка ад магілы, за кілометраў шасць, у Прымагіллі ля Юдкоў, яшчэ стаіць хатка, у якой пражыў большую палову веку К. Каганец. Уваход у яе прац таі-ж чэвілічкі хлеў. Падлогі яма. Два вакенцы. Глінабітная печ. Гэта яна прычынілася дрэннаму здароўю Каганца. Да яе павіннай прыбудавана другая хатка з крытым ганкам. А наўсі край лесу стаіць магутная хвоя, пад якой Каганец тварыў свае вершы. Яе і хатку трэба, па майдунцы, абвясціць пад аховай як помнікі быту і гісторыі нацыянальна-рэвалюцыйнага руху.

М. Каюльпяровіч.

Пайшла пісаць губэрна!.. Вадатны рэпар-цёр!..
«Голубая кофточка, веселый разговор!..
Што крок—то вышай, вышай!.. Крытыка,
фатограф, сціхуши зубы, рвануўся на
тэатр.
І дзівіць дзіва дзіўнае,—як піша Ясакар,—
нізкая якасць, высокі ганарап!..
Кар'ера, на дыбы! Залічаны ў штат:
будь знаём рэдактару—узыбіца разрад...

* * *
Мо' пачуеце дацэнта
з неахлюнасцю акцэнта—
як дзівепіся, як трэба,
як шукае олоў ганебных:
прыдзе час—удасканаліць...
Як-ні-як і тэрмін далі.

Тэрмін пройдзе, ў съветлай славе,
глянь, дацэнт як трэба стаў:
і як скажа больш—«панздравіў»
прыгажай за—«прывітаў».

Многа ў нас такіх зьяўрэца,
што тут зробіш? Ян бяз спэцоў
абысьціся? Пачакаем...

Спэц, як хлеб. Пара такая.
А дацэнт? Ну, хто я знае:
спэц такі, як я кітаец.

З нашай мовы скажа слова—
(... Вуши быццам ішака...)
пару слоў з другое мовы,
звоніц—звон без языка.

Як каромесла, на носе
школо, для важнасці, ён носіць..
Па аблылцы, часам, прэса
кічкун дасціц яму—«прафэсар».
Раз—прафэсар?—Ясна, з «мовай»
знацца—неабязковая.

Шэсць казырных—выйграш мірны,
а на сем—рыскне і труо.
І дацэнт, як туз казырны...
Чым паб'еш казырны туз?

Недрукаваныя Каганцоў вершы.

I.

Салавейна мілы,
Ты красна съплюаш;
І ночу і рана
Ты гай ажыўляеш.
За красны ця песні
Людзі пахвалияш
І півучых птушай
Царам называюш.
Да ты бо на хвальбу
Нічукъ не ўважаеш:
Шэра твад перца,
Скромна пажываеш.

20-9—1906

II.

Жайваронча малы,
Птушачна ты гона,

Як чудь съвет займеца
Узынімешся з зборжы,
Над нівай ўзайеши,
З песні дзень спаткаеш,
Весела ратая
Ў полі прымітаеш.
Песніяю сваю
Яму чэсьль узносіш,
Да уzechу людзям
Ею-ж бо прыносіш.

20-9—1906.

III.

Сонейка прыграла
І власна настала;
Траўка зарунела;
Зіма дзесяць прапала;

Ластаўка в выраю
Пад радную стрэху
Весела шыбае,
Нам насе уzechу.
Родны край вітае,
На ўзярэдзі сеўши,
Вясну павяшчае,
Песенку запеўши.
Лятучи да дому,
Дзе узгадавалася,
У нашу краіну,
Прыгод не ўбаялася.

23-9—1906.

Да друку падаў

М. Касьпяровіч.

Юрка Лявонны.

Съята ў Замойску.

(Гумарэска).

... Гэта было ў глухім беларускім маствачку, там, дзе старшыня райвыканку Целяшэнка Апанас Вавілаў у дзень сёмы пасыля свайго прыезду ажаніўся на Берце Данілаўне Левінай—настаўніцы нацменаўскай школы...

Паколькі памянутая падзея адбылася ў дзень сёмы (а «сем», як вам добра відома, лічба не прастая ва ўсакага веруючага яўрэя), дык пават сам меламэд Абром убачыў у ёй «перст Іеговы»... З гэтага прычыны перад суботаю, калі прыгожанка Берта павінна была ўвесці ў дом продкаў гоя—Апанаса Вавілава Целяшэнку—стараја маці, Машэ-Рывэ, загадала працаўніцы Вользе:

— Вольга!.. Калі на тое пайшло—дык рэж адразу яшчэ адну курыцу... І каб яны праваліліся з сваім мурдагельствам!

На што працаўніца Вольга, крутынушы дзабёлымі плячыма, бязвінна ўхмыльнулася і праз паўтары хвіліны апісала вакол шыі другое курыцы смяротнае кола...

Дык вось...

У гэтым самым Замойску, на ініцыятыве гэтага самага старшыні Целяшэнкі, съятаўкала пажарная дружына славы юбілей—роўна дваццаць девяць год з днём свайго нараджэння.

Напірэдадні, за два тыдні да съята, адні з двух рысакоў пажарнае дружыны—дваццацігадовы мёрын «Мальчык»—прывёз з Лужчынскай лясной дачы воз маладых елак. Калі елкі, пабсохшы, страцілі канчаткова зялённае дзявоцтва хвоі, іх шпалерамі выстралі перад павеццю з напалову пустымі пажарнымі бочкамі, які адзнаку бадзёрасці і прыгожасці. Съятую маўклівасць тых елак можна парабаць хіба толькі з

маўклівасцю Бэрты Данілаўны Левінай—настаўніцы нацменаўскай школы—у той час, калі яна вытрымлівала струмень хуткіх фраз бацькі—Бен-Афроіма Левіна... Бен-Афроім быў тады разьюшаны і відавочна было апошняму дурню, што яго слова мелі дачыненне да першага „грехоцадения“ прыгожанкі Бэрты.

Так началася съята ў Замойску...

Увечары, у залі памяшканні РВК, адчыняючы ўрачыстася пасяджэнне праўленьня пажарнае дружыны, месцаковы брандмаёр—Сыцёпа Громаў—сказаў прамову. За сталом прэзыдыуму, на той час, сядзела чацвёрта маляйцоў. Чацвёрты, уласна кажучы, быў пікто іншы, як Піне Гоц, але ўсё-такі іх было чатыры... Піне Гоц сядзеў у скуранным пінжачку, у бліскучых, златых акулирах і з пішкаю...

Потым лік саброў прэзыдыуму павялічыўся да дваццаці трох. Перад прэзыдыумам засядамі таксама 4 музыкі; бубен, скрыпка, мандоліна і нейкі арігінальны ўсходні інструмент, накшталт зурны з хлясьцікамі. Гэты музыкі гралі «Яблычка».

Потым рассунулася заслона, пакаўнічыўся прэзыдыум, перад маленькім столікам з пышным букетам папяровых руж. І музыкі перасталі граць «Яблычка», анямчышы ад захаплення...

Казаў прамову брандмаёр Сыцёпа:

— Таварыши, а таксама грамадзяне... Мы, праўленьне пажарнага ў цэлым, адусле душы вітаем дружыну ў прыватасці, якая маецца, у дзень яе дваццацігодніга, выбачайце—дваццаці дзесяцігодніга юбілею з днём заснавання... Пажарнік, які заўсёды ідзе на дапамогу стыхійным навалам, ён ціхі замойскі саматужпік, зьяўляецца

сuroвым барацьбітом на фронце чырвонага пеўня. Няхай жыве Замойскі пажарком: яго праўленьне! Няхай жыве дапамога стыхійным навалам у міжнародным маштабе!

Я скончыў...

Падпялося чацвёрта музыкаў, і, стоячы, адигралі «Марсэльеву». Было ўрачыста і жахліва.

Тады, па чаце, сказаў свае прывітальні і адвітальні прамовы ўсе астатнія дваццаць сабры прэзыдыуму. Нарэшце, з дакладам аб працы пажарнае дружыны выступіў вноў Сыцёпа Громаў. Ён рабіў спраўядзачу за апошняյ дзесяць год.

А перад канцом вядомы ў Замойску хуліган і лодыр Сёмка Віньвікаў абыўшоўся пры ачыстцы носу без дапамогі хусціцкі, харкануў на падлогу і буркнуў:

— Крые, быццам падмазаны... Каб ты разарваўся, шпан!

І сталаўшы наўкол дзяячыні спачуваньнем паглядзелі на Сёмку. Сёмка засміяліўся. І быў выведзен з залі двума дружыннікамі.

Гэта быў разгар съята.

У часе перапынку паражкі хадзілі ў парк, над адным з прытокаў Дняпра, глядзелі на палац, на аблерзлы месец і верхавінне.

Раніцой, у відзелю, засміяліся стаўркоўскім съмехам звон на пажарным съметніку...

Зашавяліся бочкі.

У гэтага час ужо зъехаліся на рынок вазы з яблыкамі і прачнуліся гандляркі.

Як шалёны—праймчаліся па рынку, наводзячы паніку на гандлярак, брандмаёр Сыцёпа Громаў, верхам на капі, без сядла.

Праз паўгадзіны на краявідзе, калі млыну, паказалася ўся дружына.

Наперадзе ішоў аркестр. Музыкі былі тыя-ж самыя, толькі бубен зьмяніўся на барабан і мандаліна зьнікла.

На рынку дружына пабудавалася ў адну шарэнгу.

— Адзінаццаць ёракаў узад... Крокам... Апррш!..

Крокі адмерылі.

Не ўзабаве ў увесь апор праляцела ўздоўж строю конная міліцыя.

Якое дачыненне мела яна да сьвята—цяжка сказаць.

Але дружыннікі сустрэлі міліцыю цёплым і грымотным «ура»...

І гэта было вялізарна.

А палове шостай вечару ў прасторнай пуні, ля пажарных машын, на банкете ў гонар двадцаті дзесяцігадовага юбілею дружыны, брандмаёр

Сыцёпа атрымаў у якасці падарунку ад удзячнага насельніцтва... прымус.

І Сыцёнка сказаў:

— Гэты прымус—новы... Дзякую! Мы сарвем з яго пломбу і запалім... Так! Запалім, як запалім і ўзварем усё, што перашкаджае нам весьці барацьбу з чырвоным пейнem!

Аркестр граў «Кірпічыкі».

У зубкох старое вежы па сабачча-му выў вецер.

У пуні было раскошна і весела.

Назаўтра елкі зьніклі з пажарнага двара.

Бэрта Данілаўна Целяшэнкава спакойна вучыла дзяцей яўрэйскай грамаце і ўсяму, што палагаецца.

А старшыня прымаў наведальнікаў і падпісваў паперы.

Гэтак скончылася съвята ў Замойску.



На розныя тэмы.

(З Масквы).

Два лісты.

Заслужоны артыст ММАТ (Маскоўскага мастацкага акаадэмічнага тэатру) М. А. Чэхаў прыслалі ў Галоўмастацтва і калектыву тэатру ліст, у якім апавяшчае, што застасца на год заграніцю. Вярнуўшыся, Чэхаў абяцае стварыць новы тэатр, які будзе культиваваць клясыку, што адбывае «вечныя тамленні чалавечага духу».

Народны артыст У. Э. Мэйерхольд прыслалі ў Галоўмастацтва і ў калектыву трупы ліст, у якім апавяшчае, што застасца на год заграніцю, бо на бачыць у рэпертуары СССР зараз матар'ялу, здольнаса распаліць яго пачуцьцё.

Два лісты. Яны выклікалі вялікі гармідар—і гэта натуральна, бо яны напісаны самымі выдатнымі мастакамі рэспубліканскія сцэны, «гонару» пашага савецкага тэатру.

Бяспрэчна, лісты гэтых сігналізуюць пра неіхі крызіс, што агарнуў Чэхава і Мэйерхольда, але яны не даюць тлумачэння аб прычынах гэтага крызісу.

Сапраўды, што гэта азначае—«тамленне чалавечага духу?», пра якія піша Чэхаў, або чаму гэта думае Мэйерхольд, што калі зараз у СССР безрэпертуар'е, дык праць год гэта будзе зжыта? Чаму—праз год, а не праз два ці тры гады?

За гэтымі «вечнымі тамленнямі» і «бэрэпертуар'ем» хаваецца, як відаць, нешта інакшое. Матывацый ў лістах вельмі аддае павірохўнымі адговаркамі, харатарам адпіскі,

І мы, уважліва сочачы за ходам працы Чэхава і Мэйерхольда, не памылімся, калі скажам, што прычыны, якія выводзяць з СССР заграніцу таго і другога—ляжаць у банкроцтве ў першага (Чэхава)—іго ідэалёгічных імкненніяў, у другога (Мэйерхольда)—у банкроцтве яго творчых магчымасцяў.

Ужо даўно насыпяваў канфлікт у ММАТ-е II. Там стварыліся дзівье групы. Адна, пад кірауніцтвам Чэхава, стаяла за працяг старога напрамку тэатру, што ідзе ад няпаўнае геоікі «Белладыны» Славацкага, завостранага псыхалёгізму бергераўскага «Потопа» прав історызаваных «Эрика XIУ» і «Гамлета”—да паталёгічных авеяных аголеню містыка пастановак «Дела» Сухава-Кабыліна і «Петербурга» Андrea Белага. Група Чэхава стаяла за тэатр адцягнёна ідзі, тэатр абстрагаванае думкі. Гэтая групі ўяўляла сабе тэатр—ня служачы інтэрэсам сёньняшняга дню, а тэатр адмежаваны ад запатрабаванняў сапраўднасці, г. зн. тэатр, як «мастацтва для мастацтва».

Процілеглая Чэхаву група змагалася з першою за захаванне напрамку, які ідзе ад «Гибелі Надежды», праз «1825 год» да Бабелеўскага «Закату», г. зн. за напрамак разумнага выкарыстання матар'ялу, выхапленага з гущы гістарычных фактаў, масавых інтарэсах сёньня.

Німа чаго гаварыць, што мы зараз, разглядаючы тэатр, як адну з прыкладаў нашага агульнага сацыялістичнага будаўніцтва, не маглі дазволіць сабе не-патрэбнае раскошы далейшае траты на-

СЯРГЕЙ ФАМІН.

* * *

Пагубляла рубіны рабіна і ад страты ў прастор загула... У тонкаструн залатой павучыны агарнулася жніўная гладь. Па ярох, па сівых пералесках Так выразны бярозы і пі. Пад нагою ламающа трэскі... Воеўн. Ціха.

Празрыстыя дні. На забытай званіцы—варона. Вечарэе.

А ў далях—туман. Напрыкметна у нашу староніку Едзе ціха на іртак зіма. Пахне гостра яшчэ канаплянік пахне полем і вільгацью ліп. Зьевчарэла.

У шыбы тумане шохах шэрых зайпоў на палі.. Ноch. Самотна, чудзь чутна асіна Прашантала, мяжу замяла... Пагубляла рубіны рабіна

і ад страты ў прастор загула.

1928 г.

родных сродкаў на эксперыментатарскія ідэалістычныя „шуканы“ Чэхава і яго прыхільнікаў. Таксама німа чаго казаць і аб тым, як новы глядзіц ад варста-таў і сахі на гэтых спектаклях, захапляючыся нармальна здольнасцю іх, абураўся іх ідэалёгічнаю каштоўнасцю. Чэхав адышоў.

З Мэйерхольдам інакш. Гэты майстар пачаў з ломкі пастаповачных шаблоніяў і абаўленнія тэатральных форм і падачы на сцену рэпертуару, які афармоўвае псыхіку рэвалюцыйнага гледача, у пляне сацыяльной геоікі; у першыяд самае вялікае напружанае сцэнах рэспублік у барацьбе з замежнымі і ўнутранымі ворагамі, гэты майстар даваў на тэатры ўзоры высокое сацыяльнае патэтыкі. Можна просто сказаць, пастаноўкі Мэйерхольда таго часу рабілі такую ж справу, як сцэны і сатыры Дзям'яна Беднага, або масавыя мэтады нашай агітации. Калі началіся будні, калі мора разбу-шаванае рэвалюцыйнае стыхіі супакоілася, калі на парадку дню стала спакойная марудная праца,—дых «кароль Мэйерхольд апінуўся голым». Ён ні здолеў разглядзець за дробнымі дэталімі нашага заспакоенага існавання вялікага малюнку гераічнага будаўніцтва, ён, як і здолеў у эпоху «буры і націску» быць звязаны на бунту, у першыяд заспакоенага жыцця застаўся з апушчаным каўчаном. Апошняю стралою, пушчанаю Мэйерхольдам з луку свайгі багатай творчасці—магутнасці—была страла па машчанству—«Мандат».

Затым распачаўся шлях уваскравшыння ў перапрааваным выглядзе клясыкі таптальнне на здабытых ужо тэатрам пазыцях і, нарэшце, адыход.

Зразумела, ёсьць яшчэ шмат тэм і твораў, па якіх пайшла і доўга магла нас радаваць творчасць Мэйерхольда, але яны не падабаюцца. „Цемент“ Гладкова вельмі працаічны для Мэйерхольда, а нам зараз іменна патрэбны «Цемент». Патрэбны тэатр, які адбівае злабу дня будаўніцтва ва ўсёй шырыні.

І калі трэба сумаваць, што адышлі Чэхаў і Мэйерхольд, дык усё-ж незвумелым зьяўліенцам адно: чаму гэтых адыходы звязаны з абавязковым пабытам заграніцю. Чэхаву для расправоўкі тэм будучага тэатру «мосьці» чамусці цесны габінет у Маскве, а Мэйерхольду патрэбны рэпэртуар шукаць неабходна... у Эўропе?

Недарэчна!

Надыхаўся весткі, што Мэйерхольд усё-ж такі вернецца. Магчыма, вернецца і Чэхаў. Аднак, дапусцім горшое, нават тое, што яны ня вернуцца, што-ж...

Калі нас пакінуў самы вялікі артыст у съвеце Хв. Шаляпін—гэта таксама было сумна.

На момент.

Як і раней, працуецца тэатры і кожны год выносяць на грэбень хвалі ўсё новыя і новыя сілы і выдатнасці. Справа тэатру жыве, бо жыве справа сацыялістычнага будаўніцтва і, магчыма, лепш і для тэатру і для сацыялі-

стычнага будаўніцтва, калі людзі, якія не знаходзяць сабе ў ім месца і дзялянкі для сваёй працы,—адыйдуць.

Хоць на год.

II.

У галіне літаратурнага жыцця РСФСР—новая падзея.

— Вышаў: «Журнал для всех».

Пра гэта здарэнне можна было-б і ня пісаць, калі-б не навязчывая тупасць нашых выдавецтваў, якая спачатку трошкі, а цяпер нястрымна лезе ў очы.

Сучасніка, па наш погляд, павінна зневажаць гэтае тэндэнцыя цэлага шэрагу выдавецтваў абавязковы выпушчаць часопіс „пот у цот“ як у «добра стary час».

Я пераглядаю «Огонек», гэта пышнае напамінанне пра шчаслівай памяці „Биржеву“, якая дала сваім «Огоньком» стандартызаваны выгляд бульварным штотыднёвкам. Тая-ж вёрстка, шрыфт, фармат і тыпы клішэ.

Навошта патрабавалася Моспаліграфу гэтае пунктуальнае паўтарэнне прыватна-капіталістычнага густу даваеннага часу?

Я гляжу «Красную Ниву» і мянё ўмілася гэтага прыстаўка: „Красная“.

Я звольшага пераглядаю вітрыну газэтнага кіёску і пазнаю старых знаменных «Вокруг Света» і «Мир Приключений», якія і вокладкаю і тэматыкаю ўсім сваім выглядам паўтараюць Сойкінскія выпускі.



БІБЛІАГРАФІЯ І КРЫТЫКА.

Годзе хлопаць па плячы.

Мы пачынаем шыра шкадаваць пісьменнікаў вародаў нашага Саюзу; гэтулькі ў іх зараз «прыцеляю», перакладчыкаў і пралагадыстуў у расейскай літаратуре. Сапрауды, хто цяпер пра іх ня трубіць, хто не пахлювае па плячы літаратуру «наменай». Нажаль, толькі ад такога падахвочваннія начынне балець плячо, вібы на яго наваліўся мядзведзь.

Перад намі яшчэ адна мядзвежая ўслуга пісьменнікам СССР у выглядзе пакінутага С. Валяйтисам зборніка «Поэзия народов СССР». Цікава яшчэ таксама, што гэты зборнік друкуюцца, як вынік працы адзелу па вывучэнні мастацтва вародаў СССР.

Мімаволі ўспамінацца пушкінскі «Дундук», які засёў у Акадэміі. Як відаць, ў нашай Мастацкай Акадэміі ёсьць Дундукі, калі выпушчаюцца такія слоўнікі, як «Современные писатели»—кніга належна ацененая Горкім,—і як зборнік С. Валяйтиса.

Як-ж вывучыў «акадэмічны Валяйтис» сваю дысцыпліну. Першыя ж старонкі, прысвоеныя Украіне, съведчаны, што гэты зборнік складзен халодным мёртвым спосабам пры дапамозе нажкі, клею і парадаў ў большага. Прадмова абацца чытачу старонкі „сучаснае паэзіі“. Сапрауды, у

такой маленъкай кніжцы, дзе на 162 старонках хочацца падаць літаратуры 21 народу Савецкага Саюзу, трэба прадстаўляць савецкіх паэтаў. Калі ласка: між Паўлам Тычыніем і В. Чумаком, без пары загінуўшы пралетарскі паэт Осып Маковей. Зразумела, зусім выпадкова раптам апынецца ў зборніку гэты другародны прадстаўнік буржуазнага інтэлігенціяла паэзіі Галіны. Але наўрад ці яшчэ тав. Валяйтис зведае, што „Крест“ Макавея—стары твор гэтага паэты, вельмі энэргічнага ўзбелініка пятлюраўскае эміграцыі. Аднак, ёсьць яшчэ лепши приклад таго, што кітага рабілася мэханічна, абы з рук збыць; вершы сялянскага паэты В. Алецко «Чернороб» («Не накормят хлебом святые, не дождешся добра от людей») аўтар кніжкі даў у падарунак Хрыстине Алчоўской. Гагак і павісаны: „Христина Алчевская”—„Чернороб“. Гэтыя бытавіна—но выпадковасць, яна харектэрна для т. Валяйтиса, які нічога не разуме ў чацвірті народу СССР, а асабліва ў украінскай паэзіі. Траба было хоць крыху ведаць сваю дысципліну, каб не перабыцца Алецко і Алчоўскую. А вось аўтар, змарыўшыся ад рэзанінні і кляйкі, выпадкова адрэзаўшы прозычніца аўтара, якое стаіць у «Антологіі» ўгары,

Побач ляжаць—«Всемирная Панorama», „Вестник Знания“, нарэшце «Журнал для всех», які калісьці вуснамі Пессэ, навучаў таўстоўству. Той самы цырульнікі росчырк загалоўку і шэры тон паперы.

На аналагі ўжо шукаю—«Солнце России» і „Сатириконы“. Іх яшчэ няма, але ёсьць надзея, што будуть.

Каму патрэбна гэтае навольніцкае перайманье ўзору даваеннага кніжнага рынку? Навоште гэта? Чыё серца прымушае замілавана калапіцае выгляд «Огонька»? Зразумела, сэрца абывателя, затоечага мешчаніца, для якога гэты выгляд нешта «напамінае» выклікае некія аналагі. Праўда, «Огонек» Моспаліграфа не «Огонек» Пропаганды. Змест у іх процілеглы, як і ў іншых аднайменных часопісах. Але ж змест патрабуе адпаведнага афармлення.

Новам віну—новым мяхі.

І гэта па некай незразумелай выпадковасці (?) незразумела толькі некаторым выдавецтвам.

Няпрыемная і неахайнай гісторыя. Наконт яе треба ўзыніць шум хоць-бы для таго, каб сваечасова ня даць развіцця брыдоце, якая псуе выгляд нашых кніжных вітрын.

Зразумела, гучыць анекдатычна, але недалёка да саираўднасці, што і дзяржаўнае выдавецтва РСФСР, дзеля тыражу, пераймянуе часопіс:

«Наши достижения» ў... «Русское Богатство», ці што...

Яр.

з размахам падпісвае Альчоўская—«Чернороб»—і здаволен. Выразная халтура.

У аўтара кніжкі хайсе звычайнае ўзага, неабходнае для пераплётчыка. Німа ў яго і густу, які як-ні-як у паэзіі патрэбны. Ёсьць аўтарызаваны пераклад вефшаў Тычыны «На майдане», якія блізка перадае першавор. Другая страфа гэтых вершаў гучыць: «Ну, прошайтесь, ждите воли. На коней. И все в пыли. Зашумело, забурлило,—лиши знамена зацвілі». П. Тычына мае праца пратэставаль проці наступнае перадачы яго вершаў, якую прашануе зборнік Валяйтиса: «На селе гудят тровога. В небе вспыхнула заря. То горят шальным пожаром полевые хутора». У гародзе бузіна, а ў Кіеве дзядзька. Тычына тут зусім ня прычым. У такім самым дрэнным перакладзе падаецца верш: «Есенин, Белый...», калі ёсьць іншы пераклад, лепши, ў размеры першавору. Зразумела, і з мовою першавору рэдактар незнаёмы і таму не заўважае памылак перакладчыка вершаў С. Сасюры. Сходныя па гуках слова расейскія і украінскія мовы маюць рознае значэнне: «Дивлюсь»—паукраінску «смотрю», «загубленный»—«потерянный» і г. д. Перакладчык «Песни» С. Олеандэр пакідае гэтыя слова в украінску вымову.

Мы, на жаль, менш знаёмы з літаратурой іншых народаў, прадстаўленых у зборніку, але ёсьць некаторыя зазначэнныі, што і тут кіравала выпадковасць. Нехарактэрныі слабымі вершамі прадстаўлены грузіны, напрыклад, Машашвілі; у яўрэйскай паэзіі, поруч з другараднымі паэтамі (апроч Маркіша і Кушнірава) — нечакана стары Гофштэйн.

Ды і ўся праца ня мае ніякіх заўваг,
крытычных вестак.

У зборніку ёсьць цікава частка — запіси песьняў народних песьнироў калмыкаў, таджыкаў, узьбекаў, самаедаў пра Леаніда, пра новы быт. Але і явы губляюще ў гэтай кніжцы, дзе без разбору ўсё перамешана і я мае віякага тэарэтычнага грунту. Нельга-ж, сапраўдны, лічыць такою прядмовую С. Валійтыса, дзе ён на аднай страницы нагарарадзіў гэтулькі бязглузьдзіцы,

кількі другій на ўмудріні б врабіць на
сотні старонак. С. Валійтис рашыў «сфар-
маваць», абагуліці матывы у творчасць
нацыянальных аўтараў і народных песнія-
роў. Чаго тут не апінілася: ревалюцыйна-
башкайшчына, савецкі патрыятызм, усхва-
леныне прыроды. („Потому, что молодой, к
творчеству приобщавшийся поэт, к красо-
там природы особенно чувствителен“—бесь-
съмартыны Кафамзін). праца селяніна (на
Валійтису), «большинство этих народов—
народы преимущественно крестьянские»,
што, аразумела, націсменна, бо ў радзе
гэтых краін СССР розны эканамічны
уклад), праца рабочага, матывы адзінага
СССР, матывы сусветнага і, нараэшце,
агульначалавечага характеру. Усё гэта
глупства, тав. Валійтис. Усё гэта эканом-
географія Мітрафана Прастакова. Німа
сказычных рысаў нацыянальнае пазіціі.
Усе памінёныя вышэй матывы вы зной-
дзяце ў любой літаратуры. Наўжо аўтару
кнігі невядома, што пі ў ЎССР, пі ў
БССР, пі ў іншых распубліках чи ма адзі-
нае нацыянальнае літаратуры, што і там
як у РСФСР, адбываеасца барап'яба прале-
тарскага авангарду і дробнабуржуазных
пльнян?

Пасль ўсяго гэтага, чытач павінен зра-
вумець наша вядзіўленыне, чаму Дзяржаў
ЯНКА КУПАЛА. Збор твораў т. IV
Беларускае Дзяржавае Выда-
вецтва. Менск, 1928 г. 226 ста-
ронац. Цена 2 рублі.

Тут мы знаходим „Сон на кургане“, „Адвучная песьню“, „На папасе“—арыгнальные купалавы творы і „Песьню аб паходзе Ігарава“ ды „Гальку“—пераклады.

Аригівальня творы належать да тас, ня вельмі доўгае пары ў творчасці Янкі Купалы, калі агульны заняпад грамадзкага жыцця (не гаворачы ўжо аб рэвалюцыйным руху)—асабліва моцна і балоча адчуваўся; гэта было ў першыя часы пасля відавочнага краху рэвалюцыі 1905-га году. Тады асабліва моцна запанаваў сымбалізм. Паміж іншым магла мець значэнне і тая акадычнасць, што ён з сваімі аддзягненіямі агульнымі нарыйсамі сяўваў жыццю, менш выклікаў пебольшчынае ўвагі з боку парскага ўраду. Але, галоўным чынам, такія абавязульныя скемы з філёзофскім адценнем і з псыхамістычным зъместам—характэрны для людзей, якія мелі вялікія няудачы і расчараванні і часова згубілі веру ў жыццё.

Апроч таго, чалавек у бядзе робіцца
крыху забабонним. Адсьоль—нейкі містич-
ни струмень у гэтым сымбалізме.

Некаторыя пісъменынкі амаль ва ўсей сваёй творчасці выражалі гэтую жудасцьць безнадзейнага жыцця. Такім, напрыклад, въяўляенца Леанід Андреев. Яго «Жизнь

ная Акадэмія Мастацкіх Навук бярэ такую книжку „пад сваю высокую руку”, чаму прафэсар Коган піша да не прадмову не пазбуйлець рэкамендаціі. Маскоўская таварыства пісьменнікаў, якое вынесьціла гэтыя зборнікі, пагражае нам яшчэ другім, больш поўным, і мы сапраўды палохаемся за літаратуру народаў СССР.

Мы падраязвіа спільнісі да валійты-
саўскай халтуры таму, што яна зъўлілецца
тыпова для наядбайных адносін да справы
і для таго погляду зьверху на „нацменаў-
скія” літаратуры, у якім даводзіцца сты-
кацца. Мы, бач, «мэтраполія», цэнтр, а вы
недзе там ступеніню піжэй, „нацмены”.
Такі падход у аснове разыходзіцца з пры-
нцыпам будаўніцтва культуры, у якім куль-
турныя ревалюцыі посыпех забясьпечаны
толькі дружнай братэрскай працай усіх
народоў Саюзу.

Мы падамо яшчэ некалькі фактаў та-
кіх вядбайных адносін, такой падтрым-
кі ўступак.

Дзяржаўнае Выдавецтва ў сваіх меркаваннях выдае клясикаў абмажоўваеща з грузінскай літаратуры Руставалі, аўтарам эпасу «Барсава Скура», з украінскай — Тарасам Шаўчэнкам.

Такаї-ж япоунасьць відаєць у распаў-
сюджаючай твораў жывых сучасных паэтаў.
Вершы Акопа Акап'яна, народнага паэты,
Арменіі, перакладзены лепшымі нашымі
верштвардамі і рагамэндаваны А. В.
Луначарскім, выпушчаюцца дзяржаўным
выдавецтвам у ліку 2.000 адбіткаў па-
наступнай цане—3 р. Так законваючы па-
пуляринасьць вялікага паэты ў расейскай
літаратуре. Выбрали вершы Тычыны
выдадзеных Дзяржаўным Выдавецтвем Укра-
іны і добра спатыканых нашай крытыкай
нельга звайсіці ні ў адной краме апрач
Украіны, з прычыны некае неналаджанасці
ці распаўсюджаючай книг, якія выдадзены
на Украіне. Гэтак у нас прасоўваюць леп-
шае з літаратурым народаў СССР.

Літаратурам вародаў СССР у наш час павінна быць адведзена выключная ўвага. Павінен быць зааснаваны наўкі орган, наўкамітэт у саюзных цэнтрах—Маскве,—як парадкаваў-бы інтарэсы літаратуры СССР.

человека» — гэта рэч такая-ж жудасная, як і „Стена“ і „Чорные маски“. Заплаціу сваю даніну гэтай плыні і Янка Купала. Яго «Ад вечная песня» (якая мае шмат сугучнага з Андрэйскую «Жизнью человека») — канчаецца гэткай рэплюкай чалавека-музыка на слова жыльца».

Ня міда мне слухаць, ня міла
З зямлі маёй гэткі прывет,
Раскрыйся ванова магіда:
Страшней цябе людзі і съвет

Сымбалічна апісанас і ліквідацыя першых рэвалюцый. („На папасе“ — абрэзак з 1906-га году): «Сон на Кургане» дае цікавую нечаканасць для чытача сваім сумяшчэннем чиста рэальных падрабязнасція ў сымболікай і містыкай, нават з вобразамі уяўлівымі з беларускага народнага міталёгіі і «Адвечная песня», не зважаючы на свой сымбалізм, дае вельмі сакавыты ма-люнкі паасобных момантаў жыцця нашага селяніна. Асаблівую ўвагу трэба звярнуці на праяву „Вясельле“, дзе жывое і беснасрэднае пачупчье выбываенца наверх вольным і праизрытым струмінём. Ёсьці шмат чаго цікавага і ў апісананні часоў году ды розных момантаў працы нашага селяніна.

І юс'-ткі треба сказаць, што гэты пэрыяд у творчасці Янкі Купалы — не найлепшы. І вельмі добра, што ў далейшых яго зборніках: у «Сладчыне», у «Беззазоўным» — мы бачым ужо іншыя настроі. Бадзёрасць «Сладчыны» і рэвалюцыйны імпакт «Беззазоўлага» — можна і треба сказаць.

Їн даваў-бы належныя назначэнні нашым выдавецтвам, каго перакладаць, каму даручап' пераклады, уроўняважыў-бы небесцадстаўчыя пратэнзіі літаратур СССР да расейскай літаратуры, якая ўсё ж такі павінна вязніца правадыром міжнародна-прыяцельскіх пачуццяў у савецкім краі. Гэты камітэт павінен быць заснаваны неадкладна, каб яго важкае слова пачалася зараз-жа, калі складаюцца выдавецкія пляны на наступны вытворчы год.

Неабходна гарантаваць нашага чытача і ад наўважлівасці да літаратур СССР, і ад наядзвайчайнае дбайнасці выдаўцу, якія выпушчаюць гэта некалькі разоў дрэнныя раманы.

Час узъніць таксама пытальне наконт часопісі народу СССР, але такой часопісі, якай жава адбівала-б жыцьці нашага Саюзу, каб не паўтаралася ніядача «Советскай Страны»—без пары загінуўшых зборнікаў. Але яшчэ важней, каб нашы тоўстыя часопісі і штотыднёвікі, якія распаўсюджваюцца па ўсім Саюзе, адчулі-б сябе органамі СССР, а не «великорусскимі». Шмат было забестак наконт гэтага «Красной Нивы», «Журнала для всех» і інш., але пакуль што ніводнае выданье не перайшло ад слоў да справы. Або абмяжоўваюцца нікчэмнымі ўступкамі».

Треба ў аснове адмовіцца ад гэтага «поп-ошырительнага тона» і не рабіць прынамсі такіх мядзьвежых усуг, як «акадэмічны» зборнік «Поэзii народов СССР».

Ал. Гатаў.

АД РЭДАКЦЫІ. Перадрукуюваючы з «Комс. Правды» гэты дужа ціавы артыкул, мусім дадаць, што і ў небагатым аддзеле беларускай павілі ў гэтым альманаху мы знаходзім шэраг недаречнасцьць. За выключаннем перакладаў, узятых з другіх выданняў, усе пераклады падаюць вершы лепшых беларускіх паэтаў у таной форме, што прападаюць іх самыя лепшыя мясцыны. Наогул жа ўзынатае тав. Гатаўшым пытаньне аб арганізацыі сталага азнямлення: з літаратурамі народаў СССР і аб въмене адносін да іх мы лічым правільным і свячасцовым.

рыстать у жыцьці. А бяспречна мастакія, бездакорныя з фармальнаага боку творы вышай памінчнага перыяду—можна скарыстасць хібы толькі як сумныя гала-шэнны, як хаўтүрныя стыхіі над магі-
даю—над магі даю першыя развязанні;

Байран пісаў паслья наїудаю революції 1789 году. Надсон—паслья звінічення народавольца. Леанід Андреєў—паслья краху революції 1905 году. Купала тады перажыў кризіс, але толькі хвілёва пахіснуўся, а не зламуўся. Новыя, бадзёрыя песьні пачулі мы ўж яго. Аднак часо-вае зблізіцца было тады вразумелым і нават натхненальным.

Цяпер жыццё въмнілася, але гэта яя значыць, што нам на цікава ранейшае культурнае багацьце. Усё каштоўнае, бадзёрае мы бяром і ў нашай старажытнасці і ў ішых вароду. І Я. Купала дзе шраг перакладаў. Аб іх ужо пісалася на раз. Шераклады Я. Купалы адзначаюцца (пры вялікай мастацкай каптоўнасці) — близкасцю да аўтэнтыкаў. Вельмі часта, аўтэнтыкі перадаеца літаральна, а выходзіць надта прыгожа: Купала выбирай для перакладаў мастацкія творы, якія маюць вялікое культурнае значэнне. «Слова аб палку Ігара»е, „Галька“, далей иначе яя выдадзене „Эрос і псыха“. Апошні твор — на сваіх глыбокіх гістарычных і філозофскіх думках — стаіць на вікэй ад Гётава „Фауста“ і адзначаеца дзвінум мастацтвам формы.

Л. Цъвяткоў.

НАШ СОЮЗ. БЕЛОРУССИЯ.

Складі: К. А. Бялецкий, С. С. Кривцов, Э. Г. Кульман, М. М. П. Потемкин, П. Н. Хибарин, А. Я. Яковлев. **Под редакцией:** С. С. Кривцова. **Выдавець:** «Московский Рабочий». **Маскава-Ленінград 1928 г. Стар. 118. Цена 60 коп.**

Выдавецства «Московский Рабочий» распачало выданье цэлага шэрагу кніжак аб наасобных краінах нашага Союзу. Сядрод гэтых кніжак і вышын памяняючая кнішка — «Белоруссия». Гэта — невалічка, папулярная кнішка, якая мае сваёй этайдан чытчу ўсесаюзнага дхвата сакое-такое ўзяленьне аб сучаснай Беларусі ў межах СССР. Мінулага гісторычнага жыцця Беларусі аўтары кніжкі амаль што зусім не разглядаюць, датыкаючы яго часам толькі для больш глыбокага высьвітлення сучаснасці. Аб мінулым Беларусі пераважна гаворыца ў пачатку кніжкі, але ўсюды в апісаньнем падаждыўні, грані, прыроды і шляху ўносі БССР. Пасль гэтага аўтары ўніў вяртаюцца да гісторыі засялення тэрыторыі БССР.

Аддзел „Люднасць БССР у сучасны момант“ распрацаваны аўтарамі досьць да-кладна. У далейшым аўтары гаворць аб энергічным аблічы БССР — аб сіле ён механічных рухавікоў і механічных сіл, аб дровах, торфе і прывозным апале, абы так званым белым вугалі, абы электрыфікацыі, абы Асінбудзе, абы электрыфікацыі вёскі і г. д.

У БССР.

— М. Грамыка рыхтуе зараз п'есу для БДТ-2 пад называй «Салёны хвалі», у 4-х дзеях.

— А. Гурло здаў да друку ў Белдзяржвыдавецства зборнік вершаў «Межы».

— Беларускае Дзяржаўнае Выдавецства зараз выпускае раман Кузьмы Чорнага «Зямля». Раман мадлю жыццё сучаснае вёскі.

— Друкуецца і ў хуткім часе выйдзе № 5 часопіс «Узвышша».

— Зымітрок Бядуля зараз заканчвае першую кнігу вялікай аповесці «Язэн Крушынскі», якая працяглімі друкуецца ў часопісе «Узвышша».

— Друкуецца другім выданьнем аповесць М. Зарэцкага «Голы звер».

— Зададзен у друк збор твораў (2-гі том) Якуба Коласа.

— Адам Бабарэка зараз заканчвае крытычны нарыс аб творчасці Язена Пушчы.

— Беларускае Дзяржаўнае Выдавецства друкуе зараз зборнік вершаў М. Чарота «Сонечны паход».

— Выходзіць і ў хуткім часе паступіць у продаж наступныя пісні Якуба Коласа: 1-ы том збору твораў, выпуск 2-гі, «Каскі жыцця», алавяднікі, выданье 3-е.

— Апры Барбюс прыслаў для друка. ваньня ў БДВ кніжку «Розныя здарэнні».

— Кузьма Чорны зараз працуе над гісторычным раманам «Вілікае выгнан'е». Раман ахоціць часы імперыялістычнай вайны, бежанства.

— У хуткім часу паступіць у прадажу 3-дім выданьнем зборнік алавяднікі Цішкі Гартнага «Траскі на хвалях».

У аддзеле аб сельскай гаспадарцы аўтары зусім правільна спыняюць на пытаньні аб упрымне геаграфічных і прыродных умоў на разьвіцці сельскай гаспадаркі БССР, потым пераходзяць да пытаньняў: аб мэліарацыі, глебе, земляробстве, тыпах гаспадаркі і г. д.

У аддзеле аб апрацоўваючай прамысловасці аўтары ў першую чаргу разглядаюць харчоўную прамысловасць, потым лесапільню, папяровую, скрунную, баваўянную і хэмічную і, урэшце, саматужнью. Сёмы аддзел прысьвечаны нацыяльнаму складу насельніцтва і нацыянальнай культуры. Упамянуўшы аб працоцных судадносінах беларусаў, яўрэяў, вялікарасаў, палякаў і інш., у гарадох і вёсках БССР, аўтары пераходзяць да пытаньняў аб нацыяналізаціі культуры беларусаў.

Гэту пытанню кнішка ўзвесце аж цэлую старонку (з 118 стр.). Ужо па аднаму гэтым можна сабе прадставіць, як уважліва аднесліся аўтары да беларускай культуры. Іны проста яе «не заметили». Ды і самі яны пішуть: «нариди с устым народным творчеством в Белоруссии существовала и литература. «Существовала». А пяцеро што? Выходзіць, што пяцер ніяма беларускай літаратуры. Аказваецца, аднак, што ня зусім так. Маскоўская аўтары ведаюць, што быт тэакі першы напоубеларускі павет Фунін-Марцікевіч, пасль яго Ф. Багушевич, Луцкевіч, Каганец і г. д. і, урэшце, «первым пионером из среды подданно народных представителей белорусской литературы были Янка Купала и Якуб Колас» (чому быт? Яны-ж яшча жывуць. П. Т.).

Літаратурная хроніка.

— Язэн Пушча здаў да друку зборнік вершаў «Песьні на руінах».

— У хуткім часе выходитць 2-гім выданьнем 1-шы том збору твораў Янкі Купалы.

— Алець Дудар падрыхтоўвае да друку збораік вершаў «Чырвонае стаўліца»

— Зымітрок Бядуля зараз піша іевалікую аповесць, памерам у 2-3 аркушы, акты-рэлігійнага вімести, а таксама працуе над сэрыяй іевалікіх алавяднініяў.

— Галубок рыхтуе для Беларускага Дзяржаўнага Вандрунага Тэатру п'есу «Рвачы».

— Андрэй Александровіч падрыхтоўвае да друку вядомі зборнік пад называй «Напірададні», у якіх увойдуць вазмы «Цені на сонцы» і «Націярэдадні» і раман «Нараджэнне чалавека».

Выдавецкая справа ў Заходній Беларусі.

За 1-ю падову 1928 году ў Вільні вышлі наступныя кніжкі на беларускай мове.

1) Колас Якуб: «Сымон Музыка» — пазма. Выданье (у Польшчы) 1-е. Выдавецства Белар. Выдав. Т-ва «Пагоня». 211 старонак, фармату павялічанай 8-кі з прадмовай і партрэтам аўтара.

2) Колас Якуб: «Новая Зямля» — пазма. Выданье ў Польшчы 1-е, наогул 3-е. Кніжка 1-я (першы 13 песьні). Выданье «Народу». 124 старонкі павялічанай 16-кі.

3) Другі-Падбярэзскі: «Байкі, гумар і сатыра». — Зборнік гумарыстычных вершаў. Сышткі 1-ы і 2-і разам. Выданье «Віленскага Выдавецства» Б. Клецкіна. Старонак 64 пав. 16-кі.

4) Гушча Тарас: «Нёмнаў дар» і іншыя расказы. — Зборнік паведамлівай. Новае выданье

далей: «За ними выступают А. Гарун, Цитка Гарун, Шантырь, Чернушевич, Гурло и др. В их творчестве появились и пролетарские мотивы».

Па-першы, мы штосьці на чулі, каб бы такі беларускі пісьменнік «Цітка Гарун». Мой Цітка Гарун? Калі гэта абымлка друку, дык чаму на зроблена папраўка?

Падругое, ці-ж не камізмам гучыць гэты перадлік, у якім поруч з сапраўды выдатнымі нашымі пралетарскімі пісьменнікамі пастаўлены амаль зусім невядомы асобы, а такі выдатны пралетарскі пісьменнік імя М. Чарот, М. Зарэнкі, А. Александровіч і інш. нават і не ўспамянуты.

Ік-ні вывад мы павінны зрабіць ў гэтай ніяўдалі і нават абрэзлай спробы групы маскоўскіх «составітелей» даць агляд нашай літаратуры. Адзін і толькі адзін: мы варта брацца за справу, калі ле вяя ведаеш, бо падобныя рэчи выглядаюць вельмі не напралетарску і проста некарэктна. Яшчэ адна заўвага: аўтары кніжкі пішущы, што «укрупненая і районированная БССР состоит из 5 округов». Вядома-ж, што БССР складаецца пяцер з 8-мі акругаў, а яшчэ гады два таму пазад яна складалася з 10.

Наогул аб кніжцы трэба сказаць, што за адзначанымі недахопамі яна дае ўсесаюзну чытчу сякія-такі матар'ілы, при гэтым больш-менш съвежыя, па якіх можна арыентавацца ў сучасным становішчы БССР.

Аднак, было-б лепш, каб гэтае азнямленне ў некаторых сваіх моментах па было падобна на, здавалася-б, памершу ўжо «сілавайшчыну».

П. Т.

не «Віленскага Выдавецства» Б. Клецкіна. Старонак 77, фармату 8-кі.

5) Тээн Марк: «Прынц і жабрак» — апавесць для юнацтва. З расейскага(?) пераклад Макар Краўцоў. Выданье «Віленскага Выдавецства» Б. Клецкіна. 215 старонак, разьмеру 8-кі з паргрэтам аўтара.

6) Няміровіч-Давыденка В. І.: «Стары замак» — алавяднівіе. Пераклад з расейскага В. Ст. Старонак 39, фармату 16-кі. x)

7) Крапіўніцкі М. «Пашыліся ў дуні» — жарт у 3-х дзеях. Пераклад з украінскага. Выданье Т-ва Беларускай школы з сэрыі «Беларускі Тэатр». Старонак 32 павялічай 8-кі.

8) «Беларускі Тэатр» — зборнік беларускіх сцэнічных твораў, змішчаны ў сабе: 1) «Па Рэвізіі» — жарт у 1-й дзеі М. Крапіўніцкага (пераклад з украінскага) і 2) «Модны Шляхтук» — жарт у 1-й дзеі К. Каганца. Выданье Т-ва Беларускай Школы. Старонак 31 разьмеру 8-кі.

9) «Беларускі сцэнічны творы» — зборнік, змішчаны наступнымі п'есамі 1) «Дзядзька Якуб» — драматычны абраяз у 2-х дзеях — Ф. Аляхновіча, 2) «На вёсны» — ідымльскі абраяз у 1-й дзеі Ф. Аляхновіча, 3) «Міхалік» — камедыя ў 1-й дзеі, перарабока з польскага і 4) «Пярэстая красуля» — жарт у 1-й дзеі М. Чужыніна (пераклад з расейскага). Выданье Беларускага Выдавецства. 48 старонак фармату 8-кі.

10) М. А. д-р: «Бор» — філзофічны нарыс. Выданье «Хрысціянскай Думкі». Старонак 24 разьмеру паменшанай 8-кі.

11) Туранак Б.-д-р: «Гігіеча ўзгядавання дзіцяці» — папулярна павучнае брашчора. Выданье «Бел. Кропінкі». Старонак 24 фармату 16-кі.

12) Васілеўскі А.: «Беларускі соннік». Выданье аўтара. 67 старонак паменшанай 8-кі.